

# ПАКОНЧЫЦЬ З АДСТАВАННЕМ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

Прамысловасць рэспублікі ў гэтым годзе знаходзіцца ў значна лепшых умовах, чым у мінулым. Яна лепш забяспечана кваліфікаванай рабочай сілай, палепшылася вопыт электраэнергіі, прадырствам, вырастае колькасць рабочых, якія выконваюць і перавыконваюць нормы выпрацоўкі, урасла тэхнічная аснашчонасць фабрык і заводаў. Усе гэта пры ўмелым кіраўніцтве павінна было ў значнай ступені палепшыць работу прамысловасці, забяспечыць выкананне і перавыкананне профплану.

Між тым, прамысловасць БССР у 1937 годзе з месца ў месца не выконвае плана. З кожным днём узростае запозычанасць перад краінай па выпуску таварнай прадукцыі. Прамысловасць Наркаммагспрома выканала свой чатырхмесячны план на 95,7 проц. На такіх важнейшых галінах, якія з'яўляюцца будаўнічымі матэрыяламі і торах, план выконваецца яшчэ горш. На гэтай прамысловасці за чатыры месяцы не дадана пеліт-скары 12 мільянаў штук і пеліт-аблаў 19 мільянаў. На тэрыторыі прамысловасці ўжо стварыўся разару паміж планам і фактычным выкананнем у 15.000 тон. Не могуць пахваліцца выкананнем плана і астатнія наркаматы — прыкметна палепшыліся работы не ачуваецца і ў іх.

Пры агульным недавыкананні плана па валавой прадукцыі ў пэўным азначэнні, прадпрыемствы і трэсты яшчэ больш зрываюць яго выкананне ў асабліва важных раёнах. Белштанстантэст, напрыклад, выканаў план першага квартала па валавой прадукцыі на 101,2 проц. а па таварнай толькі на 90 проц. Заводы-стругальныя неадзінадушны, 10 прадзільна-стругальных станкоў, 6 папіронна-стругальных, 5 радзіяльна-спіральных, 3 электары-тарфных машыны, 15 камбідраблэк, 25 канаваліпеліт і т. д. У краініку прамысловасці Наркаммагспрома выканала план у пэўным азначэнні на 100,8 проц., у той жа час яна не дадана па баваўняна-папярвай вытворчасці гатонага тавару — 150,4 тыс. метраў. 13 тон ваты, 32,3 тыс. пар абутку і т. д.

Кіраўніц прамысловасці, пазіваючыся адзіноцтвам прадпрыемства, трэста і камітэтаў наркамату, галоўную віну за невыкананне плана адразу пераюць у валаўкі на пастаўшчыкоў сыравіны. Наркаммагспром налічвае складаную інтэлектуальную работу прамысловасці ў першым квартале. У гэтым дакуменце невыкананне плана тлумачыцца галоўным чынам адсутнасцю сыравіны, інакш кажучы, тут узаконілі сапраўднае на «аб'ектыўныя» прычыны. Такія ж апраўданні пусваюць і ў іншых наркаматах.

Аб неабгрунтаванасці гэтых довадаў няма чаго казаваць. Варта толькі прааналізаваць работу пасобных прадпрыемстваў, і вывад будзе наармавана зусім іншы. Вішэскія трыкатажныя фабрыкі, напрыклад, увесь час скардзіліся на адсутнасць сыравіны, а справа, аказваецца, ў другім. Сыравінай гэтыя прадпрыемствы забяспечаны, але яны, замест таго, каб павялічыць прадукцыйнасць сярэдніх машынаў, забяспечваюць нармальную работу трыкатажных пахаў, заваля нікому не патрэбнай спірцы і Галоўтэксатэжам, патрабуючы атрымаць сыравіны ў гэтым намотным візе. Іголкавы завод у Вішэску таксама не можа скардзіцца на адсутнасць сыравіны. Агледзіце і ён не дадзены ў першым квартале 8,9 мільянаў штук ручных швейных іголак і 9,4 мільянаў штук паціфонных. Тым больш не могуць скардзіцца на адсутнасць сыравіны нагальні і торфазаводы.

Прычына не ў адсутнасці сыравіны. Прычынаў трэба шукаць у нікудышнім кіраўніцтве прадпрыемствамі і боку трэстаў і наркаматаў. Не ведаюць яны, што робіцца на заводах, у чым яны ачуваюць патрэбу, якую дапамогу ім патрэбна даказаць. Калі-б Наркаммагспром і

трэсты аператыўна кіравалі прадпрыемствамі, яны-б адразу забяспечылі і выправілі-б недашчэльнае скажэнне ў выдаткаванні фонду зарплат, якое прывяло да невыканання плана росту прадукцыйнасці працы. Гэта-ж факт, што па паліграфічнай прамысловасці пры выкананні плана месячнай выпрацоўкі на аднаго рабочага на 72,7 проц., план на зарплате выканан на 105 проц., па Белторфу алпаведна — 66,4 проц., і 97,6 проц., і па Будіпромтрэсту 73,7 проц. і 107,1 проц. Важнейшы вага ў павышэнні прадукцыйнасці працы, якім з'яўляецца зарплата, на прадпрыемствах не скарыстаны.

Прычыны невыканання плана, дробнай работы прамысловасці трэба шукаць і ў тым, што рад ірэктураў прадпрыемстваў груба скажае прычыны сөөвскага адзіноцтва; яны адарвалі ад вытворчага актыва, перасталі прыслухоўвацца да голасу мас, да крытыкі неахопаў іх работы. На разе прадпрыемстваў амаль ліквідавалі вытворчыя нарады, на адміністрацыйна-тэхнічных нарадах прымае ўвагу зусім незначны круг людзей. Хіба не ясна, што пры такіх умовах нельга мабілізаваць рабочы калектыв на выкананне і перавыкананне плана? Хіба не ясна, што толькі пакончыць са скажэннем адзіноцтва прадпрыемстваў пачынуць прапавець куды лепш?

Пара ўжо наркаматам і трэстам перайсці ад агульных адзіноцкіх разважанняў аб «некастрымаваным» кіраўніцтве стыханым да сярэдняй дапамогі стыханым у іх работе, да быстрой ліквідацы прычын, якія перашкаджаюць далейшаму разогрэнню сацыялістычнага спаборніцтва, росту стыханскага руху. У гэтым, і толькі ў гэтым ключа да ліквідацы адставання прамысловасці.

Хутка будзе месяц, як скончыліся сходы актываў наркаматаў. Але не ачуваецца перабудовы іх работы, не ачуваецца паліпашэння кіраўніцтва заводамі. Па ранейшаму ў наркаматах не ведаюць, што канкрэтна робіцца на фабрыках.

Аператыўную работу павінен весці ірэктура прадпрыемства. Аднак, напярэйма было-б думаць, што скартары парткомаў і парткамітэты могуць сапраўды супраць працы. Там, дзе ёсць партком, партком павінен неадкладна правярць пастаўку масавай работы, кіраўніцтва стыханым рухам з боку гаспадарнікаў, выкарыстанне гаспадарчага актыва, металы кіраўніцтва гаспадарніка. Партком не можа і не павінен ухільцца ад пытанні паліттыкі на вытворчасці. Партком не можа стаць у пошу староніага наглядальніка працы.

Сацыялістычная гаспадарка — эканамічная база диктатуры пралетарыята. А диктатура пралетарыята, моц яе — кроўная справа камуністаў. Вось чаму партыйныя арганізацыі заводаў павінен займацца гаспадаркай, выкананнем планаў, не падмяняючы ірэктура, не паршучы прыпынаў адзіноцтва.

Гэтага не зразумелі на разе заводаў. Некаторыя скартары парткомаў шаранулі ў бок і не хочуць гаварыць нават на гэту тэму. Гэта аслабіла нашы сілы ў барацьбе за выкананне вытворчых заданняў. Не падмяняючы гаспадарнікаў, не паміма іх, а праз іх партыйныя арганізацыі абавязаны ажыццяўляць штодзённае кіраўніцтва прадпрыемствамі.

Краіна Советаў набліжаецца па шпалатай гатарыні Вялікай Кастрычніцкай Сацыялістычнай рэвалюцыі. Буйнейшымі поспехамі азначае Советкі Саюз дваццаці год свайго існавання.

Хутка будзе завершан трэці п'яцігадовы план, план далейшых перамож сацыялізма. Беларусі не мае ніякага права адставанні ў сваёй рабоце ад усёго Саюза. Яна мае ўсе матэрыялы хутка ліквідаваць сраб адставанне і дасцігна супроць дваццатау гатарыні сацыялістычнай рэвалюцыі.

Сакратар ЦК КП(б)Б ШАРАНГОВІЧ.

## ЦК КП(б)Б — ПРАВДЕ

«Правда» — настоянму барацьбу за ілі Леніна—Сталіна, у дзень 25-годдзя большэвікі Беларусі і ўвесь беларускі народ шлюць палкае большэвіцкае прывітанне. Створаная вялікімі настаўнікамі чалавечтва—Леніным і Сталіным. «Правда» на працягу чвэрці века з гонарам нясе высокую ўважлівую пераможную сіяг марксізма-ленінізма. Астрыма большэвіцкага друкаванага слова «Правда» сярнята паражэе ўсіх ворагаў камунізма, якім-бы сіламі яны ні прыкываліся. На працягу чвэрці века «Правда» была і астане стойкім барацьбітом за ленінска-сталінскую прычынасць, за іліваю чыстату большэвізма, сапраўды бавым арганіатарам рабочага класа і прапоўнага салыства.

Большэвікі Беларусі павра верна, што ленінска-сталінская «Правда» пад кіраўніцтвам Цэнтральнага Камітэта партыі і любімага правалара — таварыша Сталіна будзе і ў далейшым высокая несі ўсеперамагаючы сіяг камунізма.

Засеяна на 30 красавіка 49.670 тыс. гектараў

За пелітэнку — з 25 па 30 красавіка — засеяна 11.764 тыс. гектараў. Даржаўны план вясновай сябы выканан на 53 проц. — 49.670 тыс. га, супроць 38 проц. у мінулым годзе. Засеяна на 14.929 тыс. гектараў больш, чым на тое-ж часе 1936 г.


Украіна, дзе адстае ад вясновай сябы Вялікая, Олская вобласці і Малой дубаска АССР, сее на ўраўні лятэйшых тэмпаў. Адова-Фермагор'е іліе наперадзе тэмпаў. Адова-Фермагор'е іліе наперадзе тэмпаў. Адова-Фермагор'е іліе наперадзе тэмпаў. Адова-Фермагор'е іліе наперадзе тэмпаў.

Добра сөөвска Сталінградская вобласць і рэспубліка Неміа-Паволажы, якая закончыла сябу ранніх каласавых.

Далёка нирюімерна і недастатковымі тэмпамі сее большасць абласцей вяснораземнай паласы Саюза. Аслабіла неабходны адзначыць адставанне Горкаўскай, Заходняй, Кіраўскай, Ленінградскай абласцей, а таксама Беларусі.

У саўгасамі ўсіх сістэм засеяна на 30 красавіка 46 проц. Закончылі сябу ранніх зернявымі сөөвска Саратаўскай вобласці.

(БЕЛТА).



На канале Масква—Волга. НА ЗДЫМКУ: бунісны паравод уводзіць плавучым дабракдары ў аванпорт. Фото К. Сабельніка (СФ).

## ДВАЦЦАЦПЯЦГОДДЗЕ ЛЕНІНСКА-СТАЛІНСКАЯ „ПРАВДА“

### МАСКВА — „ПРАВДА“

Другая партыйная канферэнцыя КП(б)Б Сталінскага раёна ў дзень сляўнага 25-годдзя бавяго органа большэвіцкай партыі «Правда» плэ ёй гарачае прывітанне.

«Правда», створаная вялікай партыяй Леніна — Сталіна ў годы новага, пеліт рэвалюцыі 1905 года, уздыму рабочага руху, дапамагла партыі арганізаваць і арганізаваць сілы рабочага класа для перамогі диктатуры пралетарыята, для таржаштва сацыялізма ў нашай краіне.

На працягу чвэрці века большэвіцкая «Правда», з'яўляючыся настоянм бавяго раёна, адтрымала вялікую ролю ў сярэне разогрэнню транспірацыі, нацыяналістычнай і правай контррэвалюцыі, адтрымала вялікую ролю ў справе выкрасы ўсіх і ўсіх ворагаў большэвіцкай партыі і сөөвскай дзяржавы.

Верная вучыню Леніна — Сталіна, большэвіцкая «Правда» заўсёды была і застаецца барацьбітом за выхаванне рабочага класа СССР і пралетарыята ўсіх краін у духу рэвалюцыянальнай міжнароднай сацыялістычнай, для сумеснай гераічнай барацьбы на перадавых пастах сөөвскай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Большэвікі КП(б)Б ў асаблівасці адзначваюць, што «Правда» сваёй вострай большэвіцкай кантынай аказала неадзінодушную дапамогу КП(б)Б ў ажыццяўленні ленінска-сталінскай вышэйшай палітыкі, ў будаўніцтве культуры, нацыянальнай па форме, сацыялістычнай па зместу, і ў справе абароны краіны.

Канферэнцыя павра ўважліва, што «Правда» будзе і надалей высокая несі пераможную сіяг Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна, з'яўляючыся іліе іліе іліе партыйнага і неперарывнага большэвіцкага, дамагачым ім і ўсім прапоўным нашай алазімай алаўдывае большэвізм, вельчым іх на шляху рывучай барацьбы з ворагамі народу, — за перамогу камунізма.

Няхай жыць большэвіцкі друк — астрыя шэраў нашай партыі!

Няхай жыць наша Сталінская «Правда»!

Няхай жыць вялікі правалар прапоўных таварыш Сталін!

(БЕЛТА).

### ЛЁДАКОЛ „СЕМЕРКА“ ПАДНЯТ СА ДНА МОРЫ

ОЛСА, 4 мая. (БЕЛТА). Спецыяльная экспедыцыя олазскі партыі ЭПРОН а выканала ўдарае заданне па пелітму са дна мора трагічна загінуўшага лёдакола «Семерка». Сёння «Семерка» ўсплыла па пелітму ў вольны вольны. На бунісны вяртаўчага катэра «Атлант» і паравоз судна «Червономор», «Семерка» была адраўна ў Олску.

У 18 галзін «Семерка» была ўвезена ў Олскі порт. Тут будзе праведзены выкачка ваты і дотальны аглед судна.

(БЕЛТА).

### ДЗЕНЬ БОЛЬШЭВІЦКАГА ДРУКУ НА ФАБРЫКАХ І ЗАВОДАХ

ГОМЕЛЬ. (Мар. «Звязды»). У сувязі з 25-годдзем «Правды» і Дню большэвіцкага друку на заводах Гомельскага раёна ў дзень сляўнага 25-годдзя бавяго органа большэвіцкай партыі «Правда» плэ ёй гарачае прывітанне.

«Правда», створаная вялікай партыяй Леніна — Сталіна ў годы новага, пеліт рэвалюцыі 1905 года, уздыму рабочага руху, дапамагла партыі арганізаваць і арганізаваць сілы рабочага класа для перамогі диктатуры пралетарыята, для таржаштва сацыялізма ў нашай краіне.

На працягу чвэрці века большэвіцкая «Правда», з'яўляючыся настоянм бавяго раёна, адтрымала вялікую ролю ў сярэне разогрэнню транспірацыі, нацыяналістычнай і правай контррэвалюцыі, адтрымала вялікую ролю ў справе выкрасы ўсіх і ўсіх ворагаў большэвіцкай партыі і сөөвскай дзяржавы.

Верная вучыню Леніна — Сталіна, большэвіцкая «Правда» заўсёды была і застаецца барацьбітом за выхаванне рабочага класа СССР і пралетарыята ўсіх краін у духу рэвалюцыянальнай міжнароднай сацыялістычнай, для сумеснай гераічнай барацьбы на перадавых пастах сөөвскай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Большэвікі КП(б)Б ў асаблівасці адзначваюць, што «Правда» сваёй вострай большэвіцкай кантынай аказала неадзінодушную дапамогу КП(б)Б ў ажыццяўленні ленінска-сталінскай вышэйшай палітыкі, ў будаўніцтве культуры, нацыянальнай па форме, сацыялістычнай па зместу, і ў справе абароны краіны.

Канферэнцыя павра ўважліва, што «Правда» будзе і надалей высокая несі пераможную сіяг Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна, з'яўляючыся іліе іліе іліе партыйнага і неперарывнага большэвіцкага, дамагачым ім і ўсім прапоўным нашай алазімай алаўдывае большэвізм, вельчым іх на шляху рывучай барацьбы з ворагамі народу, — за перамогу камунізма.

Няхай жыць большэвіцкі друк — астрыя шэраў нашай партыі!

Няхай жыць наша Сталінская «Правда»!

Няхай жыць вялікі правалар прапоўных таварыш Сталін!

(БЕЛТА).

### Узнагароджанне артыстаў Маскоўскага ордэна Леніна мастацкага акадэмічнага тэатра СССР імя М. Горкага (МХАТ'а)

За вельчым дэяч мастацтва А. Д. Вішнёўскі, заслужаны артыст Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР узнагароджаны ордэнам Леніна; народным артыстам Саюза СССР К. С. Станіславаўскага, В. І. Невірніча, Д. Чарныка, В. І. Качалова, І. М. Масквіна, А. М. Ленінава.

Ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга узнагароджаны народны артыст Саюза СССР Н. П. Хвельдэ, А. К. Тарасова, Б. Г. Добраправаў, О. Я. Кіпер-Чухава, М. М. Тарханав, народны артыст РСФСР М. П. Ліліна, Ф. В. Шэўчанка; заслужаны дэяч мастацтва А. Д. Вішнёўскі, заслужаны артыст Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта РСФСР О. Я. Кіпер-Чухава і народны артыст РСФСР М. М. Тарханав.

Усерасійскі Цэнтральны Выканаўчы Камітэт прысвоіў званне народнага артыста РСФСР заслужанай артыстцы Ф. В. Шэўчанка.

### ПА РАЁНАХ РЭСПУБЛІКІ

КЛІМАВІЧЫ. Учора ў Клімавічах праводзіла кансультацыя рабальскага і членаў раёнальней насяненнай гасет — заводнікаў пры «Хрысціянскай гасете». На кансультацыі прысутнічала 37 чалавек.

9 мая адбудзецца сходы партыйнага актыва рабальскага раёна. На сходах будзе заслухана даклад аб Дні друку і 25-годдзі «Правды» і даклад рэдактара раёнай гасеты аб рабоце з пелітмай рабальскага раёна.

Учора адбудзецца сходы студэнтаў зөөвскага раёна, прысвечаны Дню друку.

РАГАЧОЎ. Бюро райкома партыі завершала план правядзення Дня друку. З 5 па 12 мая па ўсіх сельсөөвсках будзе праведзены злёты рабальскага і членаў раёнальней насяненнай гасеты. 21 мая праводзіла раёны злёты рабальскага і членаў раёнальней насяненнай гасеты аб рабоце з пелітмай раёна.

У май гэтага года будзе праведзены трохдзённы курсы рэдактароў калгасных і сөөвскага насяненнай гасеты.

ЧАВУСЫ. З мая ў вёсцы Благавічы адбудзецца нарада рабальскага і членаў раёнальней насяненнай гасеты з чатырох блажэйшых сельсөөвскага. На нарадзе будзе арганізавана выстаўка насяненнай і абмен вопытам работы насяненнай гасеты. Пеліт праводзіцца куставы злёты рабальскага і членаў раёнальней насяненнай гасеты па ўсіх астатніх сельсөөвскага раёна.

Ва ўсіх калгасках і сөөвсках праводзіла на вечары, прысвечаны Дню друку і 25-годдзі «Правды». Для правядзення вечароў у калгасках і сөөвсках накіраван партыйны актыва раёна.

ДЗЕРЖЫНСК. Учора на прадпрыемствах і ўстановах праводзіла гутаркі аб Дні друку. Сёння партыйныя валаўдываючы масоўку, прысвечаны Дню друку і 25-годдзі «Правды». З 7 па 12 мая ў сельсөөвсках раёна адбудзецца сходы партыйнага актыва, прысвечаны Дню друку і 25-годдзі «Правды».

МУРМАНСК — ЛЕНІНГРАД — МАСКВА

ПЕРАЛЕТЫ ГЕРОЯ СОВЕЦИНАГО СІАУЗА С. А. ЛЕВАНЕСКАГА

Герой Советскага Сіаюза тав. С. А. Леванескі, вышөөвска на амерыканскім самалёт-амфібіі 3 мая з Мурманска, у той-жа дзень удачна апусціў у Ленінградзе. Аляксандар аб Мурманска да Ленінграда агульным прадлёжжнем 1.200 кіламетраў ён пакрыў за 4 галзін 05 мінут.

4 мая ў 13 галзін 25 мінут тав. Леванескі ўвай стар і праз 15 мінут лет на курс Ленінград—Масква. Прыляла на 15 галзін 30 мінут «Амфібія И-207» павяляла над сталіцай.

Самалёт-амфібія, на якім тав. Леванескі зрабіў пералёт Мурманск — Ленінград — Масква, пабудаван у ЗША і кулен ім па заданню «Гласавопршута» у часе яго апошняй пеліткі ў Амерыку.

(БЕЛТА).

### НА ПЛЕНУМЕ ВІСІПС

На вачэрнім пасаджэнні 4 мая закончыліся спрэчкі па дакладу скартара ВІСІПС тав. Шверніка. Усёго выказалася 71 чалавек з 175 залісаўшыхся.

З заключным словам выступіў тав. Швернік. Затым для распробуі паставаны на даклад тав. Шверніка аб справаздачах профаргану ў сувязі з выбарамі апошняга пленуму ВІСІПС стварыў камісію з 71 чалавек. У камісію ўвайшлі тт. А. М. Кагановіч, А. А. Андрэаў, Швернік, Вейнберг, Нікалаева, Аболін, Бураўнаў, Лазубскі і інш.

Пленум ВІСІПС прыняў прывітанне «Правды» ў сувязі з яе 25-годдзем юбілеем. (БЕЛТА).

НА ПЛЕНУМЕ ВІСІПС

На вачэрнім пасаджэнні 4 мая закончыліся спрэчкі па дакладу скартара ВІСІПС тав. Шверніка. Усёго выказалася 71 чалавек з 175 залісаўшыхся.

З заключным словам выступіў тав. Швернік. Затым для распробуі паставаны на даклад тав. Шверніка аб справаздачах профаргану ў сувязі з выбарамі апошняга пленуму ВІСІПС стварыў камісію з 71 чалавек. У камісію ўвайшлі тт. А. М. Кагановіч, А. А. Андрэаў, Швернік, Вейнберг, Нікалаева, Аболін, Бураўнаў, Лазубскі і інш.

Пленум ВІСІПС прыняў прывітанне «Правды» ў сувязі з яе 25-годдзем юбілеем. (БЕЛТА).

(БЕЛТА).

(БЕЛТА).

(БЕЛТА).

(БЕЛТА).

(БЕЛТА).

(БЕЛТА).

# НА РАЁННЫХ ПАРТЫЙНЫХ КАНФЕРЭНЦЫЯХ

## ВАРАШЫЛАЎСКІ РАЁН

### СТАЛІНСКІ РАЁН

Учора да 8 гадзін вечара працягваліся сесіі на справаздачнаму дакладу тав. Літвіна. Тав. Грабэр гаворыць аб становішчы партыйнага кіраўніцтва камсамолаў. Райком і партыйны камітэт не аказваюць камсамоцкім арганізацыям практычнай дапамогі ў іх ідэя-палітычным выхаванні. Рад камсамоцкіх палітшкол не маюць прапагандастаў. Аб выхаванні прапагандацкіх кадраў для сеткі камсамоцкіх палітшкол райком партыі не клопатваецца.

У асобных пераходных партарганізацыях камсамоцкіх школ служыць толькі як сродак праверкі прапагандастаў. Калі прапагандацкія палатаны добры, яго асабіста забіраюць для партыйнай сеткі. Гэта асабліва дрэва правяліся на фабрыцы «Комунарка», дзе на працягу кароткага часу змянілі чатырох прапагандастаў. У заключэнне тав. Грабэр сыхваецца на агулн раённай пастаноўцы палітычнай і агітацыйнай работы ў інтэрнатах.

Шрытанне ў дакладзе тав. Літвіна становіцца пастаноўкай палітычнай і партыйнай арганізацыі ў вучэбны жартам, — гаворыць тав. Станкевіч, — бо палітычная агітацыя ў раёне выхоўваецца на вельмі нізкім узроўні, агулн адукацыйнае антыграмацкае прапаганда. Вясцерчае на што такое становіцца выкарыстоўвае жывае слова для агляднага дэманстрацыі.

Тав. Мірановіч гаворыць, што сакратар райкома т. Літвін неадпаведна ўважліва ўвагі пытанню кіраўніцтва партыйнай хатры. Ён прыводзіць факт, каб паказаць сакратару райкома не забываць абавязкаў кіраўніцтва партыйнай хатры на пастаўкі палітшкол, але агулн не ўважліва ўвагі да пытанняў прыкладнага тэрміна на 5—6 гадзін на чаканні. Такі стыль работы агулн непрыемны.

Выступіўшы т. Сакочык, Шамес і Рабін заставіліся на пытанні кіраўніцтва партыйнай прапагандай з боку райкома.

Райком, яго сакратар і намеснік не кіруюць партыйнай прапагандай, а культур-прадзюсары складаюць складаным дакладным запісам і рэзюмэ, а прапаганда і агітацыя агулн не кіруюць. Падрыхтоўка і перапрацоўка прапагандацкіх кадраў у раёне правялася, неадпаведна наладжана вучоба сакратароў парткомаў і партаргаў.

### Выступленне тав. Шаранговіча

У сваім выступленні тав. Шаранговіч заставіліся на багатых пытаннях партыйнай работы.

— Мы павінны прама сказаць, — гаворыць ён, — што і ў Менскай, і ў Сталінскай, і ва ўсіх нізкіх партыйных арганізацыях на сутнасці яшчэ не прыступілі да практычнай рэалізацыі рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б).

На партарганізацыях у Сталінскім, Кагановіцкім, Варашылаўскім раёнах выступаюць гаварыць адносна неахвотна ў работы райкомаў, яго сакратароў, Гэта, вядома, правільна, аб гэтым неабходна гаварыць, але абмежавана толькі гэтым неадпаведна.

У спрэчках павінны быць адстававаем пытанні, як рэалізацыя рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б), якія практычныя меры прымаюць на месцах партарганізацыя.

Далей тав. Шаранговіч сыхваецца на пытанні кіраўніцтва выбарамі партарганізацыя, неадпаведна на пытанні неабходна забяспечыць вядучыя тав. Шаранговіч гаворыць, што асноўнай задачай для ўсіх партыйных арганізацыяў з'яўляецца рэалізацыя рашэнняў выбарчых партыйных школ. Трэба неадпаведна ўважліва на пытанні і паставіць іх на справу прапаганда, на справу выхавання членаў партыі. Гэта ўсё жэ класічны партыйны прапаганда.

Многа гаварылася на школах аб партыйнай прапаганда. Сакратарам партыйных арганізацыяў неабходна адпаведна ўважліва на пытанні партыйных арганізацыяў, паставіўшы яго на справу прапаганда, на справу выхавання членаў партыі. Гэта ўсё жэ класічны партыйны прапаганда.

На справаздачна-выбарчых школах у нас выяўляецца многа людзей, якіх мы раней не прымавалі, але якіх паказвалі сабе, як выдатныя большыя. Нам неабходна, каб райкомы, партыйны камітэты гэтыя новыя выяўленыя актыўна заапалявалі, каб з імі праводзілі сістэматычную работу. Каб гэтымі людзьмі даваліся практычныя дарункі. На гэты актываў прапаганда на ўсёй сваёй работе. Мы гэтыя, на жаль, яшчэ не робім.

— У сваім дакладзе тав. Літвін, — гаворыць тав. Гераўкер, — не даў вострай большыя крытыкі і самакрытыкі як райкома, так і кіраўніцтва з боку гаркома і ЦК ВКП(б).

Тав. Літвін абавязан быў паказаць становішча работы партарганізацыі, выходзячы з рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б), даклада і заключэння слова таварышам Сталіна, паказаць як практычна падымаўся партыйна-выхавачая работа. У дакладзе-ж усё гэта абойдзена. І невыпадкова, бо ў райкоме толькі гаворыць аб перабудове, а на справе нічога не зроблена для практычнага ажыццяўлення рашэнняў Пленума ў пераходных партыйных арганізацыях.

Выступіўшы тав. Власаў (ВКСП) разка крытыкаваў метад кіраўніцтва пераходных партарганізацыя.

— Кіраўніцтва, — гаворыць ён, — насіла ў большасці сваёй камп'юрыска-бюракратычны характар.

Райком у штодзённай работе не займаўся вывучэннем пастаноўкі работы ў партыйных арганізацыях, асабліва гэта неабходна аднесці да малакольскасных партарганізацыяў. Сакратар райкома не ведае, як працуе, чым жыць та і іншы партарганізацыя.

Пленум райкома партыі, як орган калектывнага кіраўніцтва, прапавуў агулн дэмакратычна, 50 проц. членаў пленума агулн не прымаў ўважліва ў яго работе.

Прамы абнавачэннем супроць кіраўніцтва райкома прапавуў вывучэнне члена райкома работнікі фабрыкі імя Крукоўскай тав. Шыро. — Я акуртыя хадзіла на пасяджэнні пленума, але агулн не ўважліва ў работе не прымаў, бо мяне не ўважліва ў работу, канкрэтна не адпаведна ўважліва.

У канцы рашэння пасяджэння ў спрэчках выступіў сакратар ЦК ВКП(б) Шаранговіч.

На вачернім пасяджэнні да 8 гадзін вечара працягваліся сесіі на дакладу. Усёго 5 мая ў спрэчках выказалася 18 чалавек. У 8 гадзін вечара канфэрэнцыя, з уадама раёнага партыйнага актыва, засядла даклад тав. Юркова аб Дзі труку і 25-голінай газеты «Правда». Канфэрэнцыя паслала прывітаньне таварышам ЦК партыі — газетце «Правда».

Сёння — працяг сесіі на справаздачнаму дакладу райкома.

74 кандыдатураў. Узровень абмеркавання кандыдатураў быў выключна нізкі. Ход выбараў паказаў, неразумнае рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б). Таму ў спісе кандыдатураў для тайнага галасавання ў склад райкома аказаліся людзі, якія не дастойны быць вылучанымі ў партыйныя органы.

Мы праводзім выбары тайным галасаваннем, але з нас, кіраўнікоў, не знімаецца адказнасць за абмер лепшых людзей у партыйныя органы. Мы абавязаны на выбарчых школах, канфэрэнцыях актыва ўважліва, адстойваць людзей, якіх мы лічым, што яны дастойны быць выбранымі ў партыйныя органы.

Сыхваецца на практычных задачах, выяўляючых з рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б) і вынікаў правяленых партаскоў, тав. Шаранговіч гаворыць, што асноўнай задачай для ўсіх партыйных арганізацыяў з'яўляецца рэалізацыя рашэнняў выбарчых партыйных школ. Трэба неадпаведна ўважліва на пытанні і паставіць іх на справу прапаганда, на справу выхавання членаў партыі. Гэта ўсё жэ класічны партыйны прапаганда.

Многа гаварылася на школах аб партыйнай прапаганда. Сакратарам партыйных арганізацыяў неабходна адпаведна ўважліва на пытанні партыйных арганізацыяў, паставіўшы яго на справу прапаганда, на справу выхавання членаў партыі. Гэта ўсё жэ класічны партыйны прапаганда.

На справаздачна-выбарчых школах у нас выяўляецца многа людзей, якіх мы раней не прымавалі, але якіх паказвалі сабе, як выдатныя большыя. Нам неабходна, каб райкомы, партыйны камітэты гэтыя новыя выяўленыя актыўна заапалявалі, каб з імі праводзілі сістэматычную работу. Каб гэтымі людзьмі даваліся практычныя дарункі. На гэты актываў прапаганда на ўсёй сваёй работе. Мы гэтыя, на жаль, яшчэ не робім.



У зале пасяджэнняў другой партыйнай канфэрэнцыі Сталінскага раёна (Менск). НА ЗДЫМКУ: дэлегат партыйнага сакратара Сталінскага раёна партыі тав. Літвіна. Фото Я. Салавейчыка.

У партыйныя органы выбрана многа новых, выраслых большыя. Гэта — новыя абдони кад лозевы. З імі трэба паставіць сістэматычную работу, выхоўваць іх на практычнай работе.

У першым мы акраваем курс сакратароў парткомаў пры ЦК ВКП(б). Мы павінны будзем выкарыстаць сакратароў для вучобы. Да гэтага часу павінны быць ужо падобраны намеснікі. Гэта лічыцца абавязкам. За гэту работу неабходна неадпаведна ўважліва.

Сыхваецца на пытанніх павышэння пераходных партыйных арганізацыяў, тав. Шаранговіч гаворыць, што калі мы сур'ёзна думаем над тым, каб сакратар парткома змог на праправадзіць правадзіць арганізацыйна-партыйную і палітычную работу, трэба спыніць дэрганне сакратара парткома. Трэба прама забараніць выкікі сакратара ў райком без вядома сакратара райкома або загаліка адказаў. Калі некаторым работнікам райкома неабходна вырашаць пытанні, звязаныя з той ці іншай партыйнай арганізацыяй, няхай яны ідуць неспасрэдна ў гэту арганізацыю і разам з сакратаром вырашаюць гэтыя пытанні.

Тав. Шаранговіч далей сыхваецца на пытанні аб работе ў гарэце. Ён указвае на неабходнасць неадпаведна ліквідаваць

меўшую месца практыку неадпаведна гарэце. Гэта дэталіцы ЦК ВКП(б), Соўнарком, усіх гаспадарчых наркаматаў і ЦКВ. Правільна будзе, калі мы на партыйных канфэрэнцыях гарэце Менска прабуем карэнага змянення адносна да гарэце на толькі з боку ЦК, але таксама Соўнаркома і наркаматаў. Трэба каб яны выконвалі рашэнні Пленума ЦК ВКП(б).

Сыхваецца на пытанніх павышэння большыя дэталіцы, тав. Шаранговіч гаворыць аб тым, што павінны быць забяспечаны аб капіталістычным акружэнні. У рэзультате гэтага варожы элемент разгарнуў шкідлівую, дыверсійна-шпёнскую работу. Указаны Пленум ЦК ВКП(б) і таварыш Сталіна вельмі і вельмі моцна адпаведна да ЦК ВКП(б), да нашых партыйных арганізацыяў. Мы павінны, на аснове павышэння большыя дэталіцы, угодніцтва і зацкі самакрытыкі. Дзейства да гэтаго, што дэлегат Даварэнка Галтоскі прамаўляў старшынню ЦК саюза фізікаўскай работніцаў т. Гераўкера 450 руб. і паставіўшы са, — своеасае саапаляванне пачынаюць работнікі гаспадарчых балансаў. На гэты абмеркаваны факт падхміства і праоста адоўжвання ні партыйна арганізацыя Даварэнка, ні ЦК саюза не рэагавалі.

З усіх неадпаведна дакладчык асветы становіцца партыйнай прапаганда і агітацыя ў раёне. Ён абмежаваны заавай аб агульнай колькасці ахопленых партыйнай вучобай і ўказаннем, што гэта работа яшчэ не ўважліва на ўзровень задач, высуваецца ў сувязі з патрабаваннямі партыі аб аваладэнні большыя.

### КАГАНОВІЦКІ РАЁН

На рашэнні і вачернім пасяджэнні 5 мая працягваліся сесіі на дакладу аб работе гаркома ЦК ВКП(б).

Выступіўшы ў спрэчках адпаведна, што райком слаба кіраваў партыйнай прапагандай. Дэлегат канфэрэнцыі Олінька (завод «Ударнік») гаворыць, што на завале ў партыйнай арганізацыі са студэнта на красавік месяц у адным гуртку змянілі тры прапагандацкіх Аполнін, тав. Лашуў, правяў толькі адны заняткі і больш не з'яўляецца. Тав. Доўнер (завод малочныя кіслоты) прыводзіў факт, каб ў гуртку на вывучэнню лезіма на райротрабінне да аполнін тры месяцы адбыліся толькі тры заняткі.

Усе выступіўшы, гаворачы аб партыйнай прапаганда, сыхваецца толькі на арганізацыйных пытаннях гэтай работы. Яны агулн не крытыкавалі класіцы партыйнай вучобы. Аб гэтым не сказаў у сваім дакладзе і сакратар райкома тав. Варончанна. Сакратар парткомаў, партаргаў асабіста крытыкавалі райком ва тое, што ён не арганізаваў іх вучобы, аказаўся нявольным прымусяць наркомату і іншых кіруючых работніцаў совейскіх гаспадарчых арганізацыяў раёна вясці партыйную прапаганда.

З усіх мала гаварыць у спрэчках аб класіцы палітычнай агітацыі ў сувязі з прадстаўчымі выбарамі ў Варшавіна Совет. З усіх не гаварыць дэлегатаў аб тым як перабуоўваецца партыйная работа партыйных арганізацыяў, райкома партыі ў

сувязі з рашэннямі Пленума ЦК ВКП(б), даклада і заключэння слова таварыша Сталіна.

Дэлегат канфэрэнцыі адпаведна кіруючую работу інструктароў райкома, якія не дамагаюць партыйным арганізацыям, а прыходзяць у ролі абсервацыйна-га, толькі абіраць факты.

Гэты факт гаворыць аб дрэнным кіраўніцтве інструктараў з боку сакратароў райкомаў, аб тым, што ўказаны ЦК ВКП(б) аб месцы і ролі інструктара ў сістэме партыйнай работы не выконваюцца. Інструктары заняты пакуцкай, часта загружаюцца агулн непартыйнай работай, якая адрывае іх ад сваёй асноўнай работы.

Інструктар райкома тав. Казлоўскі расказаў канфэрэнцыі, што больша частка яго работача дня ўходзіць на падбор людзей для розных курсоў, якія праводзяць наркаматы, на пераамяненне людзей з адной работы на другую.

На вачернім пасяджэнні канфэрэнцыі выступіў сакратар ЦК ВКП(б) тав. Валковскі, які ўказаў на рад неадпаведна і разгортванні інтэрпартыйнай работы і сыхваецца на практычных задачах партыйных арганізацыяў ў сувязі з рашэннямі Пленума ЦК ВКП(б).

Учора на вачернім пасяджэнні канфэрэнцыі разам з партыйным актывам раёна засядла даклад загаліка адказа культуры і прапаганда ЦК ВКП(б) тав. Гофрында аб Дзі труку і 25-голінай «Правды». Сёння працяг сесіі на дакладу райкома.

Ц. ФРЬІД.

На рашэнні пасяджэнні 4 мая партыйна канфэрэнцыя Варашылаўскага раёна засядла справаздачнаму дакладу сакратара райкома партыі т. Кавалева.

Дакладчык патрабавана аналізаваў вынікі абмеркавання партыйных арганізацыяў завода імя Мадатава, Белдзяржвыдавства, Вышэйшай школы прапагандацкай і інш. Усёго пры абмеркаванні выказалася 45 членаў і 12 кандыдатаў партыі.

— Аднак, — прымае т. Кавалеў, — райком своеасае не ўлічыў указанняў ЦК ВКП(б), што абмеркавання партыйных арганізацыяў павінны быць праведзены, як сур'ёзна арганізацыйна-палітычнае мерапрыемства, якое забяспечвае ўмацаванне партыйных рэдакцый, вывучэнне кожнага камуніста, актыву партыі ад контррэвалюцыйных элементу, траікістаў і прыхыль ашчапцоў. У разе выпадку абмеркавання да прастай тэхнічнай аператы — запавнення анкет і выдачы білетаў. Не былі разгортваны крытыка і самакрытыка ў партыйных арганізацыях.

У выніку рад траікістаў, адроз выключна членаў партыі, пры абмеркаванні новыя партыйныя білеты.

Далей т. Кавалеў сыхваецца на выніках справаздачна-выбарчых школ. Сколы праіхадзілі на высокім палітычным узроўні. 3 1184 членаў і кандыдатаў партыі з'явілася на школы 1117. Абсалютная большасць іх выступала ў спрэчках. 3 выступіўшы ў партарганізацыі 620 кандыдатураў 287 былі адвядзены. Тав. Кавалеў пры гэтым указвае, што рад кандыдатураў, якіх рэкамендаваў райком партыі ў якасці сакратароў парткомаў (Кротав, Давідовіч і інш.) былі праведзены на партыйных школах, як людзі не заслужыўшы палітычнага давер'я мас.

Гэта свечыць аб тым, што райком агулн ведае свае кадры.

Райком мала адпаведна увагі малакольскасным партарганізацыям. Дакладчык прама заявіў, што імі райком не займаўся. У партарганізацыях раду цэнтральных прапагандацкай і совейскіх арганізацыяў неаправадзілі сабе месца свейственасць, пахміства, угодніцтва і зацкі самакрытыкі. Дзейства да гэтаго, што дэлегат Даварэнка Галтоскі прамаўляў старшынню ЦК саюза фізікаўскай работніцаў т. Гераўкера 450 руб. і паставіўшы са, — своеасае саапаляванне пачынаюць работнікі гаспадарчых балансаў. На гэты абмеркаваны факт падхміства і праоста адоўжвання ні партыйна арганізацыя Даварэнка, ні ЦК саюза не рэагавалі.

З усіх неадпаведна дакладчык асветы становіцца партыйнай прапаганда і агітацыя ў раёне. Ён абмежаваны заавай аб агульнай колькасці ахопленых партыйнай вучобай і ўказаннем, што гэта работа яшчэ не ўважліва на ўзровень задач, высуваецца ў сувязі з патрабаваннямі партыі аб аваладэнні большыя.

Пасля кароткай характарыстыкі неадпаведна партыйнага кіраўніцтва камсамолаў т. Кавалеў у заключэнне зацківаў узаемна канфэрэнцыі да большыя дэталіцы разгортвання самакрытыкі, да павышэння рэвалюцыйнай пільнасці.

Незлыта не крытыкаваў у дакладзе работу членаў райкома, абмежаваны толькі актыва прапарма, да атраста свайго намесніка т. Перачынскага і культурнага раёна т. Алер. Ён таксама неадпаведна крытыкаваў кіраўніцтва з боку гаркома партыі і ЦК ВКП(б), і агулн абмеркаванні пытанне аб работе са спачувачымі і становішча станаўскага гурку.

Пасля справаздачна рэвізійнай вачернім райкома першым у спрэчках выступіў т. Атаманаў (партарганізацыя Горнішчына).

— Факт выдчы пры абмеркаванні партрэтаў многіх траікістаў, — гаворыць ён, — свядаржае, што кіраўніцтва райкома (Кавалеў, Перачыніскі і Алер) адраваўся ад партыйных мас, не было з імі звязана.

Тав. Атаманаў прывяў характэрны факт безгаласнага адносна райкома да падбору прапагандацкай. У партарганізацыі падары райкома перама раёна былі дэталі дзе актыва для запавнення на нова-выдучыя прапагандацка. Пасля гэтаго, як анкетны былі запавнены, культурнога райкома т. Алер накіраваў таварышоў пі-

раўнікамі гурткаў. Яна не знайшла нават патрэбным выкікаць іх і высветліць, ці падходзяць яны для такой адказнай работы.

Выступіўшы т. Дрыкер (фабрыка «8 сакавіка») указваў на неадпаведна самакрытыкасць даклада т. Кавалева.

На вачернім пасяджэнні 4 мая і ў гэты дзень 5 мая працягваліся сесіі на справаздачнаму дакладу.

Таварышам Бабоў і Батугоў выказвалі сваю незаапалявансць тым, што ў дакладзе нічога не было сказана аб работе асобных членаў райкома і аб работе са спачувачымі.

Выступіўшы тав. Кукоў скардзіў, што за час яго работы партаргам (з 1935 г.) да яго ніколі не прыходзіў нават інструктар райкома, не гаворачы ўжо аб членах бюро. Калі ён раз звярнуўся да інструктара райкома тав. Байлака дапамагчы складанні плана работы, той параў: вазьмі старыя прамакаты і пагадзі, як вады скардзіўся план.

Аб парочнай сістэме кіраўніцтва райкома партыі, аб адрыванасці яго ад партыйных партарганізацыяў гаварылі тт. Вельчэга, Доўгаполыў, Батугоў, Галтман, Штэйна і інш.

Тав. Бастун указваў на вачернім неахоп справаздачнага даклада, у якім нічога не было сказана аб райком перабуоўваецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Пленума ЦК ВКП(б) і прамавай таварыша Сталіна.

— Гэтай перабудовай, — гаворыць тав. Бастун, — на сутнасці яшчэ няма, і праіхадзіў-ж ужо больш двух месяцаў.

Тав. Бастун тут-жа прыводзіць факт адрыву райкома ад партыйных арганізацыяў. За пазы год у партарганізацыі Гартова быў усёго адзін раз інструктар райкома, і то вышкола.

Многа выступіўшых (Багуцінак, Бромштойя, Яценіч, Маркавіч і інш.) расказвалі аб выключна дрэннай пастаноўцы партыйнай прапаганда ў раёне. Культурнага райкома тав. Алер не ведае камраў прапагандацка, не выкікае іх да сабе, не пільнавае іх яны прадуць, не бывае на занятках гурткаў. У разе арганізацыі (Ментакшыскае, Гартон і інш.) партыйна вучоба назават не арганізаваў.

Дэлегат канфэрэнцыі тав. Чорны вачытаваў справаздачны даклад за тое, што ў ім нічога не было сказана аб прамаўляванні і станаўскаму руху, а таксама аб ішоўскай работе, якую праводзілі траікісты, і аб практычных задачах на ліквідацыі вынікаў шкідліцтва.

Відаць, улічымы папрок тав. Бромштойя членам бюро райкома, што яны не выступілі на канфэрэнцыі, на рашэнні пасяджэнні 5 мая апошнім узаў слова намесніку сакратара райкома тав. Перачынскага.

Да раы канфэрэнцыі прапавуў яч прамаўляванне, спадзёчыцца пачуць самакрытыкавую прамаву а палітычным аналізам сур'ёзных неахоп у работе райкома, а таксама адказа на тую прапавуў крытыку, якая два дні разлашча на канфэрэнцыі. Але тав. Перачыніскі выступіў а дэталіцы, палітычна незаапалявансць прамавай. Перш за ўсё ён паставіўся апраўдальна сабе. З аднаго боку ён прызнаваў правільнай крытыку аб адрыве ад мас, аб свайой грубасці і заапалявансць, а з другога боку ён з гэтым не згодзе.

— Напраў ні паверліва канфэрэнцыя гэтыя абнавачэнні, — вачытаваў тав. Перачыніскі.

Пра некаторыя работы райкома тав. Перачыніскі ўхірыўся сказаць агульна, і пераамяненне некалькіх фактаў, аб якіх гаварылі выступіўшыя.

— Характэрны спрэчка, — заявіў ён, — быў не агулн правільным. Таварышам крытыкуюць райком, нават вельмі разка крытыкуюць, але самакрытыкай не займаюцца.

Выступленне тав. Перачынскага не сыхваецца ўважліва крытыкі на спраўданы вынікі палітычнага руху.

На вачернім пасяджэнні дэлегатаў канфэрэнцыі і актыва Варашылаўскага раёна засядла даклад загаліка адказа доктру ЦК ВКП(б) тав. Кавалева аб 25-голінай «Правды» і Дзі труку.

Р. ДОДЗІН.

## VII (КРАСАВІЦКАЯ) УСЕРАСІСКАЯ ПАРТЫЙНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

Б. ВОЛІН

VII (Красавіцкая) Усерасійская партыйна канфэрэнцыя, якая адбылася 24—29 красавіка 1917 года на якой было прэстаўлена 80 тысяч арганізацыйных членаў партыі, агулавае «вака адзінай партыйнай пазіцыі зваецца дзесяціх партыі» (Л. Сталін, зборнік «Аб Кастрычніцкай рэвалюцыі», стар. 59).

Канфэрэнцыя можа называцца значнае ў гісторыі большыя партыі і ў гісторыі сусветнага рэвалюцыйнага руху. Яна дада «матэрыял да руху да другога этапу нашай рэвалюцыі» (Ленін, Творы, т. XX, стар. 283). Канфэрэнцыя прапавуў не толькі ва ўмовах развіцця расійскай рэвалюцыі, але і нарастаючай міжнароднай рэвалюцыі (Германія, Аўстра-Венгрыя, Турцыя і іншыя краіны). Яна намясціла канкрэтныя планы барацьбы за пераамяненне буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі ў сацыялістычную, навідала партыю большыя на готу барацьбы, дада асноўныя стратэгічныя лозунгі (пыхаванне аб рэзервах рэвалюцыі — аграрнае і нацыянальнае пытанне), прымае рашэнне на пытанні аб вайне, дада асновы тактыкі ў барацьбе за пераход улады ў рукі совейтаў.

Ленін і Сталін разграмілі на канфэрэнцыі траікісцкую тэорыю Пятакова на нацыянальнаму пытанні, а таксама палітыку прыхыль (Рыкава і інш.), гаварыўшы аб тым, што сацыялізм можа прыйсці толькі з Захада.



# НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

## МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Як перадае агентства Гаваэ і Мадрыда, у паведамленні штаба рэспубліканскай арміі пэўнага фронту гаворыцца, што 4 мая на сьвятані рэспубліканскай вайсковыя энергія адбілі атаку мусэліскай арміі на правым флангу сьветара ракі Харамы (на паўднёвым ўсход ад Мадрыда) на ўсіх астатніх участках фронту — без перамаг. Шмат пераможчых перайшоў на бок рэспубліканцаў.

4 мая раніцою рэспубліканскія войскі, размяшчаныя на Борнуйскай дароце, перайшлі ў наступленне. Пасля трохгадзіннага бою рэспубліканцы адкінулі сілы мусэліскай ад дарогі, на якой неспрыяльна панаваў на працягу доўгага часу.

3 мая ў раёне Лезанка на гвадалахарскім фронце (на паўночным ўсход ад Мадрыда) 64 рэспубліканскія самалёты разграмілі складзенне мусэліскай крыжакі на 5 тысяч чалавек, якія рыхтаваліся да новага наступлення на стацыю. Урадыныя бомбардзіроўшчыкі знішчылі артылерыю праціўніка, а затым брыяном палётам разстралялі з кулямётай пахоту, якая ў беспарадку ўпала.

## ПАУНОЧНЫ ФРОНТ

Як указваецца ў паведамленні штаба рэспубліканскай арміі, на ўсіх участках біскапскага фронту адбіліся інтэнсіўныя баі, падрыхтаваныя на ініцыятыву рэспубліканцаў. У паўночнай частцы фронту ўрадыныя войскі паспяхова атакавалі праціўніка і палезлі ў свае пазіцыі. Непрыяцель панёс сур'ёзныя страты.

У паведамленні камітэта абароны Більбаа, перададзеным агентствам Эспань, гаворыцца: «Рэспубліканскія войскі

па-ранейшаму аказваюць напіс на італьянскія валоны ў сьветара Бермео. Матэрыялавыя італьянскія дывізія с'юрых стралю стралю палову сваёй жывой сілы. Непрыяцель неспрыяльна групы, якія ўдалося адкінуць на паўночным ўсход ад Бермео, знаходзяцца ў сабытна крытычым становішчы: аны праціўніцтва ў морю і ажукаваны ў усіх баках. Сярод падараных трупам — большасць італьянцаў і толькі некалькі мараканцаў. На працягу апошняй ночы рэспубліканскія войскі яшчэ дзейны самкнулі круг, у якім зашэптуе італьянцы».

Як перадае спецыяльным карэспандэнт ТААС з Більбаа, згодна зьвесткі, апублікаванай 5 мая, на лініі фронту ад узбярэжжя ў раёне Бермео (на паўночным ўсход ад Більбаа) да ўчастка Дуранго адбіваюцца лютыя баі. Ініцыятыва ў руках урадыных войск. 4 мая мусэліскай падмоны напорам рэспубліканцаў вымушаны былі адступіць на многіх участках гэтага фронту.

НЮ-ЁРК (буйнейшы пэтр ЗША), 5 мая. (БЕЛТА). Кіраўнік еўрапейскага аддзялення газетнага трэста Харста Нікэрборер, які надаўна прыехаў у Іспанію паведамае, што на поўначы Іспаніі працягваюцца шырокае канцэнтраваныя германскія авіяцыйныя часцей.

У г. Віторыя, — піша Нікэрборер, — размяшчаны штаб германскага генерала Сандэра, камандуючага «легіёнам кайзера», які складае аснову германскіх войск, што знаходзяцца ў Іспаніі. У гэтым легіёне налічваецца каля 10 тысяч чалавек, якія належыць да рэгулярных германскіх вайсковых часцей.

# Фашысцкія варвары рыхтуюць масавую бамбардыроўку іспанскіх гарадоў

ЛОНДАН (сталіна Англія), 5 мая. (БЕЛТА). Ліберальная газета «Ніс кронка» піша, што Германія падрыхтоўвае новую павятраўную палаву ў Іспанію, у параўнанні з якой дотасі ў Германіі пакажуча паравуаўча тызанымі.

За апошнія два тыдні кожную ноч ад 10 да 12 германскіх бамбардыроўшчыкоў пералаталі на вайсковыя вышыні праз Францыю ў Іспанію. Апрача таго ў Мадрыда дзаточныя германскія вайсковыя сілы. Наступным аб'ектам павятраўнага нападу будзе Більбаа, а затым паследую масавы павятраўны напад на Мадрыда. Газета піша далей, што Італія поўнашчы падтрымлівае прапанову Германіі зрабіць масавую бамбардыроўку гарадоў у Іспанію.

# НА ДАПАМОГУ ВІЛЬБАА

ПАРЫЖ (сталіна Францыя), 4 мая. (БЕЛТА). У адказ на заклік генеральнага сакратара Іспанскага ўсеагульнага рабочага саюза Паскуаль Тэмаі і на зварот Дзюларэ Юаруры (Пасіонарыя) французскія камуністычная партыя рашыла арганізаваць адпраўку трох суднаў з грузам харчавання ў Більбаа.

Рашэнне прынята пры падтрыманні камуністычных партый іншых краін, якія прымаюць ўдзел у міжнароднай канферэнцыі па дапамозе Іспаніі 21 красавіка ў Парыжы. ЦК кампарты Францыі адкіравае збор сродкаў на закупку харчавання.

ПАРЫЖ, 4 мая. (БЕЛТА). Афіцыйна паведамляючы, што сёння два французскія караблі адпраўляюцца ў Більбаа для эвакуацыі старыкоў, жанчын і дзяцей. Першая група эвакуіруемых будзе складана з пачынаюць чалавек.

# У МІЖНАРОДНЫМ КАМІТЭЦЕ ПА НЕУМЯШАННЮ

ЛОНДАН (сталіна Англія), 5 мая. (БЕЛТА). Учарашняе пасяджэнне палітычнага пры старшынні Камітэце па неўмяшанню ў справы Іспаніі, багата бурнымі спрэчкамі, было цалкам прысвечана абмеркаванню англійскай прапановы аб аверне да Іспанскага ўрада і генерала Франка з аглядам сьпінш павятраўна бамбардыроўку бязбаронных гарадоў.

Лорд Пілмут вяртаецца матываваў рэту прапанову, пасля чаго прадстаўнікі Францыі, СССР, Швецыі, Бельгіі і Чэхаславацыі выказалі свае станоўчыя адносіны да ініцыятывы Англіі. Лорд Пілмут адказаў германскага дэлегата Рэбентропа, што ён думае аб англійскай прапанове.

У адказ Рэбентроп разраўзіў доўгай прамовай, у якой можна было ачуваць, што англійскае ініцыятыва яму зусім не падабаецца.

Па Рэбентропу выхадзіць, што прыняцце англійскай прапановы будзе азначаць нібыта ўмяшанне ў Іспанскія справы. Выступленне германскага дэлегата выклікала сурод членаў падкамітэі вялікае хваляванне. Лорд Пілмут некалькі раз

інктуўся растлумачыць Рэбентропу, што складзе да гуманісці нік не можа разглядацца як ўмяшанне ва ўнутраныя справы Іспаніі. Аднак, усе ўрадыны Пільмута не аказалі ўплыву на Рэбентропа.

Умяшанне прадстаўнік Партугаліі і прапанаванай «расшырыць пытанне», а іменна — аглядаць абмеркаваннем праблемы «гуманітэарныя вайны» наогул. Італьянскі і германскі дэлегаты неадкалькі паддзілі гэтую ідэю.

Тадзі ўраду слова прадстаўнікі СССР таа-Мадрыс, які ўказаў, што тыя, што прабуе існае і канкрэтнае пытанне аб сьпіншэнні павятраўных бамбардыроўкаў мірнага насельніцтва ўстаніць у распылу чатай і нічога не гавораць формуле «гуманітэарныя вайны», робяць гэта не выпадкова, а з загалю абдуманым і небеспечным намерам. Праціўнікі «гуманітэарны вайны» на самай справе маюць на ўвазе бяскарна прадляць павятраўны рагром мірных гарадоў і павесіць у Іспаніі Калі гэта не так, няцяж яны скажучы прама.

Пасяджэнне закончылася без прыняцця якой-небудзь рашэння.

# Пасля выбаваў у японскі парламент

## Дэкларацыя ўрада Хаясі

ТОКІО (сталіна Японія), 4 мая. (БЕЛТА). Учора, пасля пасяджэння савета міністраў, на якім абмярковаўся палітычнае становішча, якое стварылася ў рэзультат выбаваў у парламент, урад Хаясі ануляваў дэкларацыю аб сваёй пазіцыі.

Дэкларацыя пачынаецца з выказання пачынаючы аб тым, што «блгучае становішча яе ўнутры і ва-на краінава на сваёй справе пажажа».

У адказ спалачэння, што новыя члены палаты абуды кіравацца духам самаабаранна і ініцыятыва апраць палкі, ускладаюцца на іх тронан і народам, узяўшы на іх адказнасць за ўсё, што адбылося ў Іспаніі.

Хаясі заклікае сваю дэкларацыю паступай заляя: «Урад ма намер ажыццявіць розныя мерапрыемствы, тэрмінова

неабходныя ў сувязі з існуючым становішчам». Аднак, Хаясі не паянае ні слова, аб якіх мерах ідзе гутарка.

Агентства Домаі Нусін далей указвае, што лічбы палітыі ваякадана агунаўдзі на дэкларацыю ўрада, узяўшы яе пад паддзік павесіць крытыку. Сакратар партыі Сойкоўскай — Аліо паваяў аўтар дэкларацыі сэрцавікам прышчына ваякаданаў Іспанскага ўрада». Аліо заявіў, што ўрад Хаясі неадкалькі павінен паваяў у астаўку, папярэдукучыся павятраўнага ўрада, выражанаму на выбарах».

Не менш ракай была таксама дадана аднаго з лічбы партыі Мінсейто — Сакураўскай. Апошні ў сваёй заяве папрабуе, каб урад Хаясі «неадкалькі ўступіў месца мотаму кабінету, які-б карыстаўся падтрыманнем усёй краіны».

# роспускам парламента

Увесь дух з набачай розкасты выступае супроць Хаясі, падкрэслівае неканстытуцыйнасць рашэння ўрада астава на ўлада і апаунацца папрабуе хутчэйшай адстаўкі ўрада, ці, у горшым выпадку, хутчэйшага склікання надзвычайнай сесіі парламента.

работу і прыняць ўдзел у дэманстрацыі. Звыш тысячы рабочых акружылі паліцыйскі ўчастак і праціўнікі паліцыйскіх уладам прапараваны: звыш 6 паліцыйскіх, апацішч лячэнне рабочых, равных у часе сутачкі, апублікаваны ў газетах рассяенне паліцыйскіх улад і т. д.

Каля 10 гадзін вечара паліцыя ўлаўся рассяенне дэманстрантаў. Але праз тры гадзіны дэманстранты зноў асадылі паліцыйскі ўчастак. Улады кінулі супроць дэманстрантаў буйныя паліцыйскія атрады ў суправаджэнні бранявікоў і часткі рускага беларускага палка. Была ўчынена расправа з рабочымі. Шмат рабочых ранена і некалькі арыштаваны.

# Буйныя хваляванні сярод рабочых шанхай

ШАНХАЙ (буйнейшы пэтр Кітая), 4 мая. (БЕЛТА). Ноччу 3 мая сярод рабочых раёна Чапей у Шанхай ўступілі буйныя хваляванні. Учвары група неарганізаваных рабочых, справакаваная адным з наглядчыкаў, валапа на рабочыя фабрыкі «Іагуа», якія з'яўляюцца членамі профсаюза такстыльшчыкаў.

У часе сутачкі некалькі рабочых было ранена. Рабочыя фабрыкі «Іагуа» захілілі правакатара. Пасасеўшы на вырुकку правакатара 6 паліцыйскіх былі разброены і затрыманы рабочыя ў памашкані профсаюза. Адначасова кіраўнікі профсаюза звярнуліся да рабочых іншых тэксільных фабрык з заклікам сьпінш

работу і прыняць ўдзел у дэманстрацыі. Звыш тысячы рабочых акружылі паліцыйскі ўчастак і праціўнікі паліцыйскіх уладам прапараваны: звыш 6 паліцыйскіх, апацішч лячэнне рабочых, равных у часе сутачкі, апублікаваны ў газетах рассяенне паліцыйскіх улад і т. д.

Каля 10 гадзін вечара паліцыя ўлаўся рассяенне дэманстрантаў. Але праз тры гадзіны дэманстранты зноў асадылі паліцыйскі ўчастак. Улады кінулі супроць дэманстрантаў буйныя паліцыйскія атрады ў суправаджэнні бранявікоў і часткі рускага беларускага палка. Была ўчынена расправа з рабочымі. Шмат рабочых ранена і некалькі арыштаваны.

# СПАРТЫЎНЫЯ ПРЫЗЫ ГАЗЕТ

Вольшніккі друк паса з'яваў з фікультурыным духам найвай краіны. Ні ато важнае мерапрыемства не праходзіць без яго ўдзелу. Газеты скарэй і ўсюды самі з'яўляюцца арганізатарамі розных спартыўных мерапрыемстваў, усталяваючы свае пераходныя прызы. Газеты БССР таксама маюць свае прызы.

17—18 ліпеня г.г. у чацверты раз будзе разыгран у Мінску пераходны прыз газеты «Звязда» на дзёгкі атлетыкі. Штогод у гэтым розыгрышы ўдзельнічаюць 200 мапнейшых атлетадзёгкі атлетыкі БССР. Гэтыя спартыўныя з'яўляюцца важнейшым мерапрыемствам летняга спартыўнага сезона Мінска.

У 1934 годзе пры завяртала зборная каманда прафсаюзаў горада. У 1935 годзе ён перайшоў за таварыства «Спартак», а ў 1936 годзе, за таварыства «Тэмп». Вострае барацьба за прыз чакаецца ў 1937 годзе. За што зборная змагацца 15 добраахвотных таварыстваў.

У 1935 годзе ў дзень 15-годдзя вываднення БССР ад беларускага на мескім пазроме газета «Звязда» правяла вялікі масавы крос. У мінудым годзе прызы кроса не былі разыграны. Сёлетня гаратскі камітэц па справах фікультуры і спорта зноў з'яўляючы ўключыць крос у гаратскі календар летняга сезона.

3 года ў роц праводзіцца ў Мінску астафета на прыз газеты «Камуністычная праўда». Астафету велімі любіць фікультурысты, дзакуючы разнастайнасці і складанасці з'яўляючы. Яна праводзіцца заўсёды на адной і той-жа мэтастанцыі, якая роўна 11 кіламетрам. Сёлетня гэта астафета адбудзецца 24 мая.



1 мая у Мінску адкрыўся дзяржаўны зварынец Зооцэнтр. НА ЗДЫМКУ: дырэктар зварынца тав. Івану Ф. С. дае растлумачэнне наведвальнікам аб малпе пад лічкаю «Портно».

# Па слядах разведкі Серга Орджанікідзе

У сярэдзіне красавіка Навасельскі піонерскі атрад імя т. Хацкевіча (Барысаўскі раён) атрымаў пісьмо ад сакратара Савета нацыянальнай ІВБ СССР тав. Хацкевіча. Ён прапанаваў піонерам адным з першых у раёне арганізаваць паход па шляху баявой разведкі Серга Орджанікідзе. У арганізацыі гэтага паходу тав. Хацкевіч даў піонерам канкрэтыя парады і ўказанні.

Шырока было абмеркавана на зборы піонэраў, на сходзе моладзі і калгасніцкай калгаса «Чырвоны Навасельск». Была вырашана напярэды 1-га мая арганізаваць масавы паход калгаснікаў і піонэраў па маршрутах баявой разведкі Серга Орджанікідзе ў 1920 годзе на заняты беларусамі Барысаў.

Для ўдзелу ў паходзе вылучылі 30 піонэраў, 65 калгаснікаў, сярод якіх 10 узаельніцтва грамадзянскай вайны на Беларусі. Узельніцкі паходу і астафеты калгасная моладзь Навасельск пачалі падрыхтаваць друкі падрыхтаваць вылучаць біяграфію Серга Орджанікідзе, матэрыял аб яго атражнай разведцы на Барысаў і падрыхтаваць матэрыялы аб вызваленні Беларусі ад беларусі.

Падшыфная ваясковая часця, куюм аярпаўся камасомольцы, вылучыла для запам'яці ў паходзе і правядзенні паходу групы чырвонаармейцаў, на чале з лейтэнантам тав. Мухаманам. 3 узельніцтваў паходу сістэматычна праводзіліся спарыя, фізкультуры і страляніныя заняткі. Чырвонаармейца тав. Гайкава распарадаў і намаляваў план-карту першай начнай разведкі Серга Орджанікідзе ў

1920 годзе са станицы Прыліміна ў глыбокі тыл асацішчы на Барысаўе беларускаў.

Наход пачаўся 30 красавіка. На станицы Прыліміна Узельніцкаў паходу пелла суратра рабочыя-чыгуначнікі. На скліканым мітыngu камасомольцы расказалі аб мэтах іх паходу, старыя рабочыя-чыгуначнікі паказалі сваіх ўспамінамі аб тав. Орджанікідзе.

Тав. Сараніцкія памятае прыезд тав. Серга на станицю. Ён расказаў, як тав. Орджанікідзе на кватэры рабочага Ісака Гарадзіскага распарадаў сваю план разведкі, як у дажжывую ноч а групы аважных байцоў пайшоў ён у разведку на Барысаў, пасля чаго арганізаваў перамот на беларускаў.

Партроп станицы тав. Жыўціца паказаў узельніцкім паходу месца, дзе стаў дом, у якім Серга Орджанікідзе распарадаў сваю план звыянаў на разгrom беларускаў. Неабравае пасля разведкі тав. Орджанікідзе беларускаў авіяцыя закіла станицю запальваючымі бомбамі. Усе пабудовы, у тым ліку дом, дзе раіей Серга распарадаў свае планы, былі спалены.

На мітыngu рабочыя-чыгуначнікі станицы Прыліміна ўнеслі прапанову пабудавань на станицы помнік т. Орджанікідзе.

У Немацкіх стары рабочы Шышко Пётр таксама паказаў сваіх ўспамінамі аб тав. Серга Орджанікідзе. Па шляху на Барысаў ён некалькі дзён у яго на кватэры распарадаўся мерапрыемства на канчатковаму вызваленню Барысава ад беларускаў.

Л. ГОРЦЫНЬСЬ.

# І ЦЫБЭС.

# НА ДАЛЁКІ ЁСХОД

У разлічэнні «Комунар Магілёўшчыны» паступаюць дзсяткі пісем ад жадаючых хопы на Далёкі Ёсход. 19-гадовага дз'ячылна — студэнта 4 курса педагогічнага інстытута Надаа Васцюковіч у сваім пісьме піша:

— Я з радасцю адкікаюся на заклік камасомольцаў Хетагуравай аб павесіць працаваць на Далёкі Ёсход. Усе сілы, ведаі, малоду энергію гатова аддаць на будаўніцтва і ўмацаванне новага горада Комсамольска.

Прапавяць настаўнікам і школах Далёкаўсходуна краі выказалі сваё жаданне таксама студэнткі Наташа Зобінава, Надзежда Крупель і інш.

# ГНУСНАЕ ЗЛАЧЫНСТВА

ВІЦБЕСК (Мір, «Звязда»). Дзямі на Вялікадзеньскіх могілках банды хуліганцаў у колькасці 15 чалавек, узначаленай Сямьюнічам Іосіфам, згвалтавана 20-гадовага дз'ячылна Ю.—дэчка работніцы. Сяжанскі арыштаваны. Прыняты меры да распынення астаціх узельніцкаў гнусага злачынства. Ары. ЗАРУБЕЖНЫ.

ЛЕКТОРЫЯ ПРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДОМ ТЭХНІКІ (Комсамольскі раён, 25) 6 МАЯ ў 7 г. 30 м. вечара АДГУДЗІЕННЯ ЛЕКЦЫЯ Т. Я. Н. КАЛАШОСКАГА НА ТЭМУ: «СЛЭДЫ МІСІСІА ПЕРАІНАЧІ «ВАР'ЯНЫ ІСПАНСКАГА ІЯГОУ»».

БЕЛАРУСЬСЬКІ ПЕРШЫ ДЗЯРЖАВНЫ ТЭАТР (БДТ-1) 6 МАЯ Дзень № 101 БАРАКІ І АБ'ЕКТЫ

Памішч. Дзярж. Яўрэйск. тэатр БЕЛАРУСЬСЬКІ ТЭАТР ОМЕРЫ І БАЛЕТА 6 МАЯ Аб'ект. № 31. КАПЕЛІ

РАДЫІПЕРАДАЧЫ НА 6 МАЯ: 8.30 — Апошні паведамленні. 10.30 — зварот на зваўчых дз'ячылнаў. 16.00 — канцэрт на зваўчых радыёабудавачаў. 17.00 — літаратурная перадача на польскай мове. 18.15 — міжнародныя агляды. 18.30 — канцэрт. 19.00 — літаратурная перадача. 20.00 — трансляцыя канцэрта з Дома Чырвонай Арміі.

РАДЫІПЕРАДАЧЫ НА 7 МАЯ: 16.00 — літаратурная перадача. 18.30 — канцэрт. 17.00 — перадача для дзяцей. 17.30 — «Апошні паведамленні». 18.30 — ваявоныя партывава. 19.30 — канцэрт. 20.15 — ваявоныя партывава. 20.30 — літаратурная перадача на польскай мове. 21.15 — літаратурная перадача. 23.00 — «Апошні паведамленні». 23.15 — перадача на польскай мове.

ГРАМАДСКІ УНІВЕРСІТЭТ СОЦІЯЛЬНА-РАБОТНАГА ПЕДАГАГІ, што 7 мая ў 7 гадзін вечара ў Доме тэхнікі (Комсамольскі раён, 25) адбудзецца ЛЕКЦЫЯ проф. Тымрэвскага сельскагаспадарчай акадэміі В. П. КАЧУКОВА на тэму: «СІСТЭМА УГНАЕННЯ ДЛЯ ПАВЫШЭННЯ УРАДЖАЙНАСЦІ».

У ПАСЯДЖЭННІЧЭМ РАЧОНАМ СОВЕТА БЕЛАРУСКАГА СЕЛЬСКАГАПАДРАТНАГА ІНСТЫТУТА адбудзецца ПУБЛІЧНАЯ АБАРОНА ДЫСЕРТАЦЫЙ НА АТРЫМАННЕ ВУЧОНАЙ СТУПЕНІ КАНДЫДАТА НАУК:

МЕНГАРТОП ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА НАСЕЛЬНІЦТВА Г. МЕНСКА, ШТО 3 7 МАЯ ПАЧЫНАЮЦА АБМЕН СТАРЫХ ПАЛІЎНЫХ КАРТАК НА НОВЫЯ НА 1937—38 ПАЛІЎНЫ СЕЗОН.

ДРУКАРНІ ІМЯ СТАЛІНА патрабуюцца: РАБОЧЫЯ ПРАВОТНІЦЫ ў пералітны цэх, ПАЖАРНІКІ, ТЭХНІК-навіроўшчыкі на металапрацоўчых і ПРЫБІРАЛЬШЫЦЫ.

Звартацца ў аддзел індустрыі, Дом Круцкі (6 паверх, пакой № 65) з 9 гадзін раніцы да 3 гадзін дня.

АДКРЫТА ПАД ПІСКА на ПОУНЫ ЗБОР ТВОРАУ В. І. ЛЕНІНА на беларускай мове выданне Белпартыдавецтва ЦК КП(б) (пераклад з III рускага выд.)

КОШТ поўнага камплекта (30 тамоў) — 99 руб. КОШТ аднаго тома — 3 р. 30 к. Індывідуальны падпісчык пры падпісанні ўносіць аказам 7 р. 50 к., арганізацыі (школы, бібліятэкі, партыйныя кабінеты і інш.) — 45 руб. за кожны камплект.

У ЛІК АВАНСА Індывідуальным падпісчыкам выслаўляцца бясплатна апошнія два тамы, а арганізацыям апошнія чатыры тамы. Усе тамы ТВОРАУ ЛЕНІНА выслаўляцца падпісчыкам павольным паліаюм. Папштова выдаткі на пераказанні адносіцца за кошт падпісчыка па сабекошту. Расылка тамоў праводзіцца выключна кніжнай базай Белпартыдавецтва ЦК КП(б)Б.

Падпісчыкі, якія афармляюць сваю падпіску праз КОГІЗ, пераводзяць адпаведны сумы ў мескае аддзяленне Дзяржаўнага на к/р № 152049 — аддзел паліцыі КОГІЗ'а. Падпісчыкі, якія афармляюць сваю падпіску праз Партыдавецтва ЦК КП(б)Б, пераводзяць адпаведны сумы ў мескае аддзяленне Дзяржаўнага на к/р № 180073.

Падпісчыкі, якія афармляюць сваю падпіску праз КОГІЗ, пераводзяць адпаведны сумы ў мескае аддзяленне Дзяржаўнага на к/р № 152049 — аддзел паліцыі КОГІЗ'а. Падпісчыкі, якія афармляюць сваю падпіску праз Партыдавецтва ЦК КП(б)Б, пераводзяць адпаведны сумы ў мескае аддзяленне Дзяржаўнага на к/р № 180073.

# ТРОХГОДЗЕ ЯЎРЭЙСКАЯ АўТАНОМНАЯ ВОБЛАСЦІ

У сувязі з трохгоддзем заснавання яўрэйскай аўтаномнай вобласці — Бірбіджана ў гарадах Менску, Віцебску, Гомелі, Слуцку, Барысаўе і інш., з 8 па 11 мая будуць праведзены вялікія інтэрнацыянальныя вечары, прысвечаныя сацыялістычнаму і культурнаму будаўніцтву Бірбіджана.

Вялікую інтэрнацыянальную работу праводзіць гомельская арганізацыя АЗЕТ. На мерапрыемствах праводзяцца гутаркі аб будаўніцтве яўрэйскай аўтаномнай вобласці і аб роле матушчыны Дзякаў-ўсходняга краі. Нядаўна праведзены вялікі інтэрнацыянальны вечар на заводзе імя Лангунскага.

31 студзеня па 1 мая 1937 года ў Менаразет паступілі 132 заявы ад жадаючых павесіць на пастыянныя жыхарства ў Бірбіджан. Сярод падаўшых заявы людзі розных прафесій — краўмы, сясары, вадарывочнікі, друкары, будаўнікі і т. д. Дзямі горазет скаікае сход усіх падаўшых заяваў, каб растлумачыць умовы жыцця і работы ў Бірбіджане.

У абласным партыі ў горадзе Бірбіджан на жыццёвым вострае ракі Віра будзе праведзены парк культуры і адукацыі. Шаф гэтага будаўніцтва — Беларускай арганізацыі АЗЕТ абавязалася ўнесці 100 тыс. руб. Раг арганізацыі ужо існае сва